

Добры дзень!

МАРШРУТНЫ ЛІСТ ЗАНЯТКАЎ № 2, клас 3

Прадмет “Беларуская мова”

ТЭМА ЗАНЯТКАЎ

Змяненне прыметнікаў па ліках

Да канца заняткаў ты будзеш:

Ведаць, як вызначыць лік прыметнікаў, на якія пытанні адказваюць прыметнікі адзіночнага і множнага ліку.

Умець знаходзіць прыметнікі ў сказах, вызначаць лік прыметнікаў і змяняць прыметнікі па ліках.

Ты будзеш сёння паспяховым на занятку, калі ў канцы заняткаў зможаш адказаць на пытанні “На якое пытанне адказваюць прыметнікі адзіночнага ліку і прыметнікі множнага ліку? Якія канчаткі маюць прыметнікі множнага і адзіночнага ліку!” і выканаць практыкаванне.

Шаг	Інструкцыя для вучня
1	Актуалізацыя ведаў. Праца з падручнікам. Практикаванне 155 с. 90 - Назаві прадметы на малюнку злева. Прачытай подпісы пад ім. Назаві прадметы на малюнку справа. Прачытай подпісы пад ім. Назаві спалучэнні слоў, у якіх назоўнікі ўжыты ў форме адзіночнага ліку. Як ты думаеш, у форме якога ліку ўжыты звязаны з ім прыметнік? Запішы спалучэнні слоў, у якіх назоўнікі ўжыты ў форме множнага ліку. Як ты думаеш, у форме якога ліку ўжыты звязаны з ім прыметнік. Пастаў пытанні ад назоўнікаў да прыметнікаў. Выдзелі канчаткі прыметнікаў.
2	Прачытай у падручніку правіла на старонцы 91. Адкажы пытанні. - Па чым змяняюцца прыметнікі? На якое пытанне адказваюць прыметнікі множнага ліку? Якія канчаткі маюць прыметнікі множнага ліку? - Працягни сказ. Прыметнікі стаяць у тым жа ліку, што... Практыкаванне 156, старонка 91. - Прачытай заданне, якое ты павінен выканаць у гэтым практыкаванні. Праца з рубрыкай “Завяжы вузлялок!” старонка 93.
3	Кантроль ведаў. - Выканай практыкаванне. Назоўнікі ў дужках замяні аднакаранёвымі прыметнікамі. Складзі спалучэнні слоў

	<p>“прыметнік+назоўнік”.</p> <p>(<i>Дрэва</i>) граблі, (<i>рыс</i>) крупы, (<i>лета</i>) канікулы, (<i>сонца</i>) акуляры, (<i>жалеза</i>) нажніцы, (<i>дуб</i>) дзверы.</p> <p><i>мн.л.</i></p> <p>Узор: Драўляныя граблі, ...</p> <p>- Вызнач лік прыметнікаў. Абзнач канчаткі.</p>
4	<p>Задай пытанне настаўніку (адрас электроннай пошты, вайбера, нумар тэлефона і г.д.)</p> <p>Заданне “Працягні сказ”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сёння я даведаўся...</li> <li>- Цяпер я магу ...</li> </ul>

Дзякуй за працу!